

мира. В «Отечественные песнопения» входят не только завершенные философские гимны, иногда очень обширные и уже одним этим не похожие на сугубо лирические произведения, но и многочисленные фрагменты, наброски, пробы, напоминающие обрывающуюся органную пробу перед началом фуги. Несмотря на эту фрагментарность, все поздние гимны и наброски создают действительно ощущение взаимосвязанности, единого цикла. Хронотоп этого гигантского лирического целого предельно разомкнут: место действия — вся Земля, по крайней мере — Евразия, и прежде всего — Средиземноморье и Ближний Восток, где берут начало древнейшие цивилизации и культуры, куда корнями уходит культура европейская; время — вся протяженность человеческой цивилизации в сложнейших переплетениях и взаимодействиях культур. При этом поэтическое пространство Гельдерлина не только предельно разрежено, так что взор поэта озирает целые материки и континенты, но и предельно пластиично, внимательно к простым, малым, незаметным вещам. Перед нами разворачивается символический и в то же время удивительно конкретный гигантский ландшафт человеческой культуры, истории, памяти, в который вписаны судьбы родной Германии и не менее родной Эллады, в котором ведут диалог различные начала: собственно немецкое, греческое и библейское (особенно показательны в этом смысле гимны «Единственный», «Мнемозина», «У истоков Дуная», «Патмос», «Германия», «Паломничество», «Рейн», «Титаны», «Праздник мира»). Поэт чувствует органичную связь прошлого и настоящего, Европы и Азии, Ионии и Аравии, Истма и Кавказа, Германии и Святой Земли, мгновенно переносясь мыслью в различные культурные пласти, облекая свой дух в различные ландшафты культуры и давая их синтез, основой которого является живой диалог любви, воплощаемый в Слове.

ФАЎСЦІЯНСКІЯ МАТЫВЫ Ў ТВОРЧАСЦІ Я. БАРШЧЭЎСКАГА

Супранкова Т. С., Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт

Рамантычная эстэтыка, якая падпітвалася крыніцамі асветніцкай культуры і адначасова вяла палемічны дыялог з ёю, у сваіх мастацкіх пошуках спрабавала пераасэнсаваць вобразы, матывы, топасы, стылістыку і жанравыя напрацоўкі эпох папярэдніх. Так, раман Ёгана Вольфганга фон Гётэ «Гады вучэння Вільгельма Майстэра» спачатку быў успрыніты ѹненскім гуртком рамантыкаў як кульставы і праграмны, як своеасаблівая Біблія рамантызму, бо шмат у чым творы вялікіх асветнікаў былі прадвеснікамі новага накірунку. Калі ж у выніку галоўны герой рамана расчараўваеца ў сваім расчараўванні, расчараўванся ў сваю чаргу рамантыкі прапануюць сваё варыянты рамана-выхавання (*Bildungsroman, Erziehungsroman*). Гейдэльбергскія рамантыкі таксама бяруць на ўзбраенне маніфесты папярэднікаў, шмат якія ідэі імкнуцца рэалізаваць у сваіх творчых планах. Іх прывабліваюць моцныя харектары, сцэны з народнага жыцця, выключныя абставіны. Пер-

шая частка трагеды ё. В. Гётэ пабачыла свет у 1808 г. (да гэтага ў 1790 г. выйшаў «Фаўст. Фрагмент»), калі другая стадыя нямецкага рамантызму пачынала набіраць сілы; некаторыя рамантыкі паспрабавалі стварыць сваю інтэрпрэтацыю слыннага нямецкага сюжэта. «Рамантычны Фаўст» з'яўляецца ў Адэльберта фон Шаміссо ў 1803 г. (драматычны ўрывак «Фаўст»). Пісьменнік-рамантык увогуле праяўляў вялікую цікаласць да народных кніг. Няскончаная драма «Спадчына Фартуната» лягла ў аснову сюжэта аповесці «Петэр Шлеміль», дзе відавочна прысутнічаюць і аллюзіі на «Фаўста». Верш «Доктар Фаўст» быў размешчаны ў «Чарадзейным рогу хлопчыка» (1806—1808)» збіральнікам фальклору Ахімам фон Арнімам і Клеменсам Брэнтана. У 1828 г. Хрысціян Дзітрых Граббе піша драму «Дон Жуан і Фаўст», у 1836 г. выходзіць лірыка-эпічны твор «Фаўст» Нікалау́са Ленаў, над гэтым сюжэтам працаўваў і Генрых Гейнэ. Трэба адзначыць, што музычны «Фаўст» (1808—1833), опера кампазітара Антонія Генрыха Радзівіла, лібрэта да якой стварае сам ё. В. Гётэ, таксама ў першую чаргу адчувае на сабе эстэтыку рамантызма.

Беларускі пісьменнік Ян Баршчоўскі, які пісаў на польскай мове (тады літаратурнай), у адрозненні ад А. Г. Радзівіла і многіх сваіх суайчыннікаў, якія змігравалі пасля падзелаў Рэчы Паспалітай, выбірае нялёгкі лёс песняра Бацькаўшчыны. Зборнік «Шляхціц Завальня, альбо Беларусь у фантастычных апавяданнях» выходзіць менавіта тады, калі царская палітыка русіфікацыі не дазваляла нават ужываць слова «Беларусь». Але Я. Баршчэўскуму ўдаецца з дапамогаю сістэмы мастацкіх образаў апець самабытнасць, прыгажосць роднага краю, нагадаць пра яго слáунае мінулае. Многія пытанні, якія звязаныя з самавызначэннем беларускага народа, маюць і нацыянальны, і універсальныя характеристы. Тыпалагічна яны блізкія духоўным пошукам прадстаўнікоў рамантызму польскага, рускага, нямецкага, єўрапейскага ўвогуле. Але шмат якія тыпалагічныя аналогіі можна правесці і з творчасцю ё. В. Гётэ, у першую чаргу з яго драматычнай паэмай «Фаўст».

Самым запамінальным і яскравым у зборніку апавяданняў з'яўляецца образ Плачкі, які сімвалічна звязвае ўсе творы. Гэта вобаз пакутніцы Беларусі, якая плача аб сваіх неразумных дзеяціях і імкненца данесці праўду Сынам Шчасця і Сынам Цярпення пра іх зямлю і іх лёс, але яны не маюць вачэй, не хочуць бачыць і чуць яе. Толькі Сыну Буры і Пакутнаму Духу, якія самі блукаюць па свеце ў пошуках шчасця і лепшай долі для людзей, адкрываеца гэты таямнічы образ. Топас Плачкі, які ўзыходзіць да батлеечнага образу Рахель, што плача па сваіх дзеяціях (аллюзія на Евангелле і Кнігу Прарока Іераміі), роднисны гётэўскуму Вечна Жаночаму (*Ewige Weiblichkeit*), што бярэ свой пачатак у ўсходній і хрысціянскай містыцы. Як і Фаўст апраўданы сваім пошукамі ісціны і імкненнем да шчасця людзей, заступніцтвамі былой грэшніцы Маргарыты, так і Плачка дае натхненне тым адзінкам, якія не закрываюць очы на няшчасці роднага краю.

Важным матывам у «Шляхціц Завальні» з'яўляецца здрада, якая расцэніваеца як сувязь з Чарнакніжнікамі, Белай Сарокай, як дамова з д'яблам. Асабліва востра гэтае пытанне стаіць у апавяданнях «Пра чарнакніж-

ніка і пра цмока, што вылупіўся з яйка, знесенага пеўнем» і «Вужовая карона», дзе галоўныя герой панскі лёкай Карп і паляўнічы Сямён свядома ідуць на дамовы са злымі духамі, каб зарабляць лёгкі хлеб. Але як правіла гэтая дамовы заканчваюцца вельмі трагічна. Фантастычны свет беларускіх народных паданняў і легендаў, якім Я. Баршчэўскі насычае свае апавяданні, блізкі да сцэнаў з «Фаўста» «Кухня ведзьмы» і «Ноч Вальпургіі».

Своеасаблівую дамову з нячыстай сілаю заключае герайні зборніку апавяданняў «Драўляны Дзядок і кабета Інсекта», калі сквапная і зайдрослівая жанчына ператвараецца ў маленечкую крылатую істоту, кабету Інсекту, якая трymае ў стаху жыхароў былога дома. Падобныя метамарфозы перажывае галоўны герой апавядання «Горды Філосаф», які, на думку Драўлянага Дзядка, прачытаўшы шмат філософскіх твораў, дурнем і памрэ. Гэта нагадвае сцэну з «Фаўста» «Кабінет», толькі там герой — поўная супрацьлегласць Філосафу.

У аповесці «Душа не ў сваім целе» Я. Баршчэўскім падымаюцца пытні, блізкія да разважанняў Ё. В. Гётэ ў «Фаўсце»: думкі пра тое, якім павінна быць мастацтва, уваскращэнне мінулага і запазычанне гэтага досьведу сучаснікамі (шлях Фаўста да Алены Прыгожай, праца пана Рыльца), імкненне стварыць для людзей рай на зямлі (але гэта ўтопія не ўдаецца ні Фаўсту, ні лекару Саматніцкаму, душа якога жыве не ў сваім целе; такія Фаўст і Саматніцкі гінуць, але ім удалося знайсці ісціну, хоць яны і не спасцілі яе ў поўнай меры).

Я. Баршчэўскі, разважаючы ў сваіх творах пра проблемы нацыянальна-га характару, змог запазычыць лепшы досьвед сусветнай класікі, каб стаць зразумелым і сваім суайчыннікам, якім у першую чаргу былі адрасаваныя яго творы, і сусветнай культуры.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ Ж. БОДРИЙЯРОМ КУЛЬТУРЫ ПОСТМОДЕРНА

Усовская Э. А., Белорусский государственный университет

Концепция Ж. Бодрийяра представляет собой вариант постсовременной критики постмодерна. Основной темой работ для французского философа-культуролога стало переживание неподлинности мира, его «зараженности» вторичными идеологическими смыслами, симулякрами. Бартовский миф как единица ложного смысла осмысливается как симулякр, которому Бодрийяр придает онтологический статус. Внимание исследователя сосредоточено на социокультурных реальностях, приобретающих неподлинный и двусмысленный характер. Знаково-семиотическая транскрипция культуры постмодерна дополняется Бодрийяром социокультурной символикой, проблемой конструирования идеологем и гиперреального пространства.

Понятие симулякра имеет достаточно длительную историю: в европейской философии оно существовало с эпохи Античности и было атрибутировано Платоном, согласно которому идеальному эталону (эйдосу) соот-